

прыехаўшы на двор маладога, яна павінна была рассупоніць каня, каб лягчэй было нараджаць у будучым¹. Сярод прыкмет адным з самых распаўсюджаных было назіранне за надвор’ем. На Braslaŭščynе лічылі, «калі будзе ісці даждж, то будуць слёзы, а калі добрае надвор’е, то шчасце будзе»², а вось на Mięrščynе даждж, наадварот, лічылі прыкметай бағація³. Кепскімі прыкметамі лічылася страта заручальнага пярсцёнка, пераварочванне воза, у якім сядзелі маладыя. Пры гэтым інфарманты неаднаразова выказвалі меркаванне, што менавіта гэтыя акаличнасці адмоўным чынам адбіваліся на іх жыцці: «Мяне то абыриулі, і ў вазку вязлі, 5 чалавек, ... і ўсе на мяне паваліліся. ... І ніякая жыцьць была. Можа гэта й прымета, Бог яго ведае»⁴.

Сярод шкоданосных магічных прыёмаў, якія маглі выкарыстоўвацца падчас вяселля, наэнтру, самым распаўсюджаным з’яўляецца «перадзіранне катом дарогі», неаднаразова згаданае інфармантамі, асабліва на Лепельшчыне: «...бывалі ж усякі. Што вот напрымер, ён любіцца с адной, ну а жэніцца з другой. Ну я ня відзіла гэтага, алі казалі. А ён тады як ужо вязець маладуху, яна тады ката за хвост цігайць па дарозе, каб гаворыць, драліся ўсю жысьць»⁵. Маглі так зрабіць і пасля рагаткі: «Еслі я ні ўгасці ѹх, ілі плоха абашоўся з імі, то яны абязацельна за заднія лапы і папярок маладым гэтым, дзе свадзьба, папярок дарогі дзелаюць»⁶. Разам з тым некаторыя інфарманты адзначалі, што не вераць у розныя прыкметы, выказвалі скептычнае стаўленне да старадаўніх звычаяў: «А па-моіму, хоць чым абсыпай, калі ня робіш, дык і багатым ня будзіш... Ніхто не насобіць... Ні кожух той не паможыць»⁷.

Такім чынам, на працягу 1930 – 1950-х гадоў вясельны абраад беларусаў у цэнтральных і заходніх раёнах Падзвіння бытаваў у даволі разгорнутым выглядзе, захоўваючы значную частку традыцыйных элементаў, якія, як правіла, з’яўляліся ключавымі момантамі абраадавага комплексу. У асноўным захоўвалася сімволіка рытуальных дзеянняў, матэрыяльных атрыбуutaў, слоўных формул. Не была яшчэ страчана, хоць і зведала скарачэнне, спеўная састаўляючая традыцыйнай абрааднасці. Разам з тым сацыяльна-эканамічныя, грамадска-палітычныя, ідэалагічны-культурныя рэаліі разглядаемага перыяду аказвалі істотны ўплыў на традыцыйны абраадавы комплекс: у яго ўключаліся новыя, не харэктэрныя раней элементы, іншыя, наадварот, паступова адміralі; адбываліся пэўныя трансфармацыі ў галіне абраадавай сімволікі.

ЛІТАРАТУРА

1. Малалі, Л.А. Вяселле / Л.А. Малалі // Этынографія Беларусі: энцыкл. / рэдкал. І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БелСЭ, 1989. – С. 126 – 128.
2. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў: у 6 т. / Т.Б. Варфаламеева [і інш.]; склад. Т.Б. Варфаламеева. – Мінск: Беларус. навука, 2004. – Т. 2: Віцебская Падзвінне. – 910 с.

КРАЯЗНАЎЦЫ ПОЛАЧЧИНЫ ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХХ СТАГОДДЗЯ

канд. гіст. навук М.В. ПІВАВАР
(Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава)

Вызначаеца роля краязнаўцаў-аматаў у гісторыка-культурным жыцці краіны, а таксама рэгіянальных даследчыкаў, якіх займаюцца краязнаўчымі даследаваннямі Полаччыны другой паловы XX стагоддзя. Складзены кароткія біяграфіі, асветлены асноўныя накірункі іх дзейнасці, дасягненні, прыведзены кароткая біяграфія даследчыкаў.

Полаччына, як частка гісторыка-культурнага рэгіёну Беларускага Паазер’я здаўна была аб’ектам вывучэння як вядомых навукоўцаў, так і краязнаўцаў-аматаў. Аднак самі даследчыкі, асноўныя накірункі іх працы і навуковыя зацікаўленасці, дасягненні, жыццёвы лёс практична не вывучаўся. Аднак, калі дзейнасць дарэвалюцыйных даследчыкаў знайшла пэўнае адлюстраванне ў навуковым друку краіны [1], вывучэнне дзейнасці навукоўцаў савецкага перыяду, і асабліва перыяду незалежнай Беларусі, не стала тэмай асобнага даследавання. Выключэнне верагодна складаюць найбольш вядомыя навукоўцы, якія працавалі і працуяць у акадэмічных установах НАН Беларусі і ВНУ краіны. Да і пра тых, як правіла, артыкулы выходзілі толькі з нагоды юбілеяў. Па-за ўвагай застаюцца лёссы рэгіянальных навукоўцаў і краязнаўцаў-аматаў, якія робяць для вывучэння краю не менш значныя намаганні.

¹ Запісана Мішынай (Ліпскай) В.І. у 1997 г. ад Крэер Я.У., в. Заборцы, Mięrskі р-н.

² Запісана студ. ПДУ Міхайлоўскім В. у 2007 г. ад Міхайлоўскай Б.М., 1937 г. нар., в. Дудалі, Braslaŭščynе р-н.

³ Запісана студ. ПДУ Лапенёўкай С. у 2008 г. ад Сіўой З.А., 1928 г. нар., в. Франопаль, Mięrskі р-н.

⁴ Запісана Мішынай В.І., Мішыным П.І., Халадковай А.У. і студ. ПДУ Шыпіла У., Мілянцем А. у 2007 г. ад Літвін М.П., 1932 г. нар., в. Губіна, Лепельскі р-н.

⁵ Запісана Мішынай В.І., Мішыным П.І. ад Ханяк А.І., 1932 г. нар., в. Макараўшчына, Лепельскі р-н.

⁶ Запісана Мішынай В.І., Мішыным П.І., Халадковай А.У. і студ. ПДУ Прахарэнка Я., Жолудзевай П. у 2007 г. ад Щээрбіка У.І., 1930 г. нар., в. Камень, Лепельскі р-н.

⁷ Запісана Мішынай В.І. і Мішыным П.І. у 2007 г. ад Чэклін А.П., 1930 г. нар., в. Макараўшчына, Лепельскі р-н.

Трэба алзначыць, што роля краязнаўца-аматараў у гісторыка-культурным жыцці краіны з'яўляецца «*terra incognita*». Вывучэнне гэтай тэмы мае пэўныя асаблівасці. Па-першае, адзначым амаль поўную адсутнасць архіўных крыніц, таму ў даследаваннях можна абаваліцца толькі на бягучыя архівы арганізацый, устаноў, прыватныя зборы, успаміны сучаснікаў з розных рэгіёнаў краіны. На жаль, так і не быў створаны даведнік «Краязнаўцы Беларусі», выдашы якога планавалася краязнаўчай камісіяй БФК і Навуковавасветным цэнтрам імя Ф. Скарыны. Па-другое, дакументальныя комплексы з прыватных архіваў часта немагчыма ўвесці ў навуковы зварот з прычыны адыходу з жыцця саміх краязнаўцаў і страты напрацаваных імі матэрываляў.

У гэтым артыкуле мы ставілі перад сабой мету выяўлення асоб, якія займаліся краязнаўчымі даследаваннямі Поляччыны другой паловы XX стагоддзя, скласі кароткія біяграмы і асветліць асноўныя накірункі іх дзеяністкі, дасягненні, прывесці бібліографію даследчыкаў.

Праведзенымі даследаваннямі (аналіз мясцовага перыядычнага друку, кнігі «Памяць», апытацне, анкетаванне, інтэрв'юіраванне) выяўлена каля 50 асоб, якія праводзілі, ці працягваюць праводзіць вывучэнне роднага краю. Верагодна, у спіс трапілі не ўсе асобы, якія займаліся вывучэннем Поляччыны, не пра ўсіх атрымалася сабраць поўную інфармацыю біяграфічнага характару, скласі бібліографію, асабліва па мясцовых перыядычных выданнях. Праца будзе працягнута.

Развіццё краязнаўства ў другой палове XX стагоддзя ўмоўна можна падзяліць на дзве часткі: 1950 – 1985 гады і 1986 – 2000 гады, улічваючы за падзельную надзею пачатак палітыкі «перабудовы».

Пачнём з найбольш значных даследчыкаў другой паловы XX стагоддзя, жыццёвымі шляхам якіх прыйшоўся на 1950-я – 1970-я гады.

Аднім з найбуйнейшых даследчыкаў гісторыі і культуры г. Полацка з'яўляўся **Дэйніс Іван Пятровіч** (1900 – 1985). З 1905 года жыў у Полацку. Яшчэ ў 1920-я гады браў удзел у дзеяністкі Полацкага акруговага краязнаўчага таварыства [2].

Пакінуў успаміны пра гісторыю Полацка «Полацк у ХХ стагоддзі (1905 – 1967)». Запісы ўяўляюць сабой рукапіс аб'ёмам 220 лістоў (433 старонак па аўтарскай нумарацыі чырвоным алоўкам). Перададзена аўтарам 26 красавіка 1972 года ў Полацкі краязнаўчы музей. Рукапіс захоўваецца ў фондах Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка (КП-5-2774). Мемуары выдадзены М. Баўтовічам пад назвай «Полацкая дауніна» ў перакладзе на беларускую мову ў 2007 годзе [3].

У архіве захоўваючага і іншыя рукапісы краязнаўцы: «Богояўленскій монастырь», «Борисоглебскі или Бельчанскій монастырь», «Главная площадь города Полоцка. Исторический очерк», «Иезуиты в Полоцке», «Мой командир (воспоминания о начальнике 43-х Полоцких комкурсов Я.Ф. Фабрициуса)», «Полоцк в ХХ веке», «Полоцкие замки», «Полоцкий лесной техникум», «43 Полоцкие объединенные курсы комсостава рабочес-крестьянской Красной армии», «Софийский собор и униаты в Полоцке», «Спасо-Евфросиньевский монастырь», Учебные заведения в Полоцке до Октябрьской революции». Літаратурная спадчына даследчыка не вывучана ў поўнай меры, прыводзім толькі некаторыя артыкулы, надрукаваныя ў рэспубліканскім і мясцовым перыядычным друку [4].

Другім па значнасці даследчыкам Поляччыны пасляважнага часу з'яўляецца, на нашу думку, краязнаўца, педагог, ганаровы грамадзянін г. Полацка **Маніс Мікалай Аляксандравіч** (1912 – 1996). На працягу ўсяго пасляважнага жыцця ён вёў вялікую краязнаўчую работу, апублікаваў дзесяткі артыкулаў па гісторыі Полацка і раёна, прымаў удзел у падрыхтоўцы матэрываляў для кнігі «Памяць». Даследаваў гісторыю рэвалюцыйнага руху на Полаччыне і ў 3-й Арміі Заходняга фронту прыватнасці. Сустракаўся з удзельнікамі рэвалюцыйнага руху і Грамадзянскай вайны, збіраў іх успаміны. На аснове сабраных матэрыялаў была напісана і выдадзена кніга «Памяять о них жывя в Белоруссии» [5].

З'яўляўся адным з аўтараў кнігі «Полацк» (1962). У 1988 годзе выдаў кнігу «Памяять о них жывя в Белоруссии». Удзельнічаў у працы Полацкага аддзялення БДТАПІК, быў лектарам таварыства «Веды», дзе актыўна чытаў лекцыі па гісторыі Полацка. Публікаваў вялікую колькасць матэрываляў у рэспубліканскім і мясцовым («Сцяг камунізму», «Полацкі веснік») перыядычным друку [6].

Полацкім краязнаўцам першай перыяду з'яўляўся **Клокай Сцяпан Антонавіч** (1909 – 1992), які пасля вайны працаваў загадчыкам аддзела працлаганды і агітацыі Расонскага (1944 – 1949) і Ветрынскага (1949 – 1952) райкамаў КП(б)Б, дырэктарам СІІ № 3, потым № 8 г. Полацка (1952 – 1969).

У час працы ў школе вёў актыўную грамадскую і выхаваўчую працу. Даследаваў родны краі. Займаўся вывучэннем помнікаў гісторыі і культуры. Выявіў, увёў у навуковы зварот і ініцыяраваў узяцце пад ахову шэраг помнікаў археалогіі ў Полацкім, Расонскім раёнах. Аказваў дапамогу ў даследчай работе, якую вялі ў Полацку навукоўцы: А.Р. Мітрафанаў, М.К. Каргер, Г.В. Штыхай. З дапамогай апошняга ўзяў на ўлік усе помнікі Расонскага раёна. Падрыхтаваў і чытаў многія гады лекцыі пра помнікі археалогіі роднага краю, аб іх захаванні, пра старожытныя помнікі Полацка. Надрукаваў па гэтых тэмах шэраг артыкулаў. Вывучаў падзеі вайны 1812 года на Полаччыне і ўдзельнікаў гэтих падзеяў. Аўтар кнігі прысвечанай генералу Я.Л. Кульнёву [7].

Шмат гадоў збіраў звесткі пра герояў Грамадзянскай вайны У.М. Азіна. На аснове сабраных матэрыялаў і дакументаў (успаміны родных, першага настаўніка, баявых панлечнікаў, землякоў і шэрага інш.)

Краязнаўства і этнографія

быў створаны музей У.М. Азіна ў школе, дзе на той час працаваў С.А. Клокаў [8]. Арганізаваў збор матэрыялу пра Я. Фабрыцыусе, што кіраваў у Полацку школай Чырвоных афіцэраў (1921 – 1923).

У 1960 – 1970-я гады друкаваў шмат артыкулаў у гарадской газете «Сцяг камунізма» («Полацкі веснік»). Страціўшы зрок у 1977 годзе працягваў займацца грамадскім жыщём і вывучэннем kraю.

Ветэран Вялікай Айчыннай вайны Вільчынскі Іван Сцяпанавіч (1912 – 1999) лоўгі час даследаваў гісторыю Полаччыны ў час другой сусветнай вайны. Служыў у войску (1934 – 1958), наслія вайны працаваў у Кемераўскім вучылішчы сувязі. Пасля выхаду ў адстаўку працаваў у арганізацыях сувязі Полаччыны. Узначальваў няштатны аддзел ваенна-патрыятычнага выхавання ў газете «Сцяг камунізму» [9].

Складу кароткую гісторыю сувязі Полаччыны. Даследаваў жыццёвія лёссы асобаў, у гонар якіх названы вуліцы Полацка, алдаючы неравагу ўдзельнікам Вялікай Айчыннай вайны. Аўтар шэрага артыкуалаў у газете «Сцяг камунізму» пад рубрыкай «Вуліцы нашага горада», прысвечаных ветэранам-удзельнікам другой сусветнай вайны [10].

Пэўны ўклад у гісторыю вывучэння Полаччыны ў Вялікую Айчынную вайну зрабіў журналіст, мастак Ліхачоў Уладзімір (1925 – 1994). Член Саюза журналістаў (1984). З 1970 года працаваў выкладчыкам, мастаком, карэспандэнтам, карэспандэнтам газеты «Сцяг камунізму» (з 1991 г. «Полацкі веснік») [11].

Даследаваў гісторыю абароны Полацка летам 1941 года. Працаваў ў Цэнтральным архіве МАР РФ (г. Надольск), музеі Вялікай Айчыннай вайны (г. Мінск), ПКМ, збіраў успаміны ўдзельнікаў баёў, мемуарную літаратуру. На аснове гэтых крыніц падрыхтаваў артыкулы для кнігі «Памяць» г. Полацка, газеты «Сцяг камунізма» [12]. Аўтар-укладальнік «Палачане – Героі Савецкага Саюза» (1990), «Героі-полочане» (1992), у якой змешчаны нарысы пра 17 герояў Савецкага Саюза – палачан [13]. Аўтар буклета «Ганаравыя грамадзяніне г. Полацка» (1972). Аўтар шэрага артыкуалаў у мясцовай і рэспубліканскай прэсе, у якіх пралагаў гісторыю Полацка і яго традыцыі.

Ветэранам-краязнаўцам, які займаўся вывучэннем гісторыі Полаччыны з'яўляўся Фамін Мірафан Іванавіч (1913 – 1993). Скончыў Магілёўскі педінстытут. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Пасля вайны працаваў інспектарам Ветрынскага РАНА, настаўнікам гісторыі, завучам, дырэктарам Вароніцкай сярэдняй школы. Полацкага раёна. Адзін з пачынальнікаў музейнай справы ў Полацкім раёне. Браў удзел у пошукаўшым руху. Працаваў у АМАРФ (Надольск). Выявіў дзесяткі імянаў салдат, партызан і падпольшчыкаў, якія загінулі ў Полацкім раёне ў гады другой сусветнай вайны [14].

З 1968 года пошукаўшым рухам займаецца педагог, краязнаўца, настаўніца рускай мовы і літаратуры сярэдняй школы № 2 г. Новаполацка Трапезінікава Яўгенія Анатольеўна (1931). У сярэдзіне 1960-х гадоў пераехала на Беларусь. Стала ініцыятарам стварэння і арганізаторам школьнага музея баявой славы. На яго аснове стварыла ў сваім класе атрад Чырвоных следапытніц «РВС» («Разведчики воинскай славы»), які пазней быў ператвораны ў пошукаўшыя клуб «Разведчики воинской славы» (РВС). Асноўнымі накірункамі дзеянасці аб'яднання сталі: добраўнараджаванне і дагляд воінскіх могілак, раскопкі на месцах баёў, установленне асобаў загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны войнаў, дапамога і падтрымліванне адносін з ветэранамі, удзел у вахтах памяці, выданне школьнай ітномесячнай газеты «Следопыт».

Намаганнямі гурткоўцаў была ўсталявана мемарыяльная дошка (1969) ў в. Рубанава Полацкага раёна на месцы партызанскаў пераправы. Узвялі помнік на брацкай могіле ў в. Грышына Расонскага раёна (1975) і вызначылі імёны 170 прозвічаў загінуўшых савецкіх салдат 28-й СД. Членамі клуба вызначана 7 месцаў гібелі самалётаў. Установілі прозвішчы лётчыкаў, загінуўшых на самалёце Іл-2 (1983), узвялі ў г. Новаполацку на месцы гібелі эскіпажа памятны знак (1985). Усяго дзякуючы даследчай працы членамі клуба і савета музея баявой славы ў горадзе ўстаноўлена чатыры помнікі, а ў Полацкім раёне 4 мемарыяльныя дошкі і 3 помнікі. Щогод удзельнікі клуба бяруць удзел у вахтах Памяці, якія праводзяцца ў РФ. Вядзецца вялізная перапіска з ветэранамі 6 гвардзейскай і 4 Ударнай Армій, партызанамі брыгады «Неуловимые», са свалкамі загінуўшых войнаў [15].

Асобна адзінчым былога выпускніка Полацкага кадэцкага корпуса П. Арла, які прафесійна працягіваў у Маскве і напісаў успаміны «Горад Полацк у перадрэвалюцыйныя гады» (1959), якія з'яўляюцца цікавай крыніцай па гісторыі месца [16].

1986 – 2000-я гады. У 1985 годзе з пачаткам палітыкі «перабудовы» адбываюцца якасныя змены ў стане і выніках краязнаўчай справы на Полаччыне. Звязана было гэта са зменамі ў грамадска-палітычным жыцці краіны, правядзенні палітыкі «галоснасці». Не краінаючы зменаў у дзяржаўным накірунку краязнаўства (рэгіональным аспекте дзеянасці музеяў, архіваў, НДІ АН БССР), коротка нагадаем пра дзеянасць грамадскіх арганізацый, у першую чаргу мясцовых аддзяленняў БДГАГПГК і новых, нефармальных гісторыка-культурных таварыстваў «Маладзік» і «Вытокі», так як у асноўным менавіта асобы, якія браўлі ўдзел у дзеянасці гэтых таварыстваў вызначыліся як найбольш актыўныя краязнаўчыя другія паловы 1980-х – 1990-х гадоў. Сярод іх у сваю чаргу найбольш актыўнымі можна лічыць Ул. Арлова, С.М. Глушко, І. Залілава, І.В. Малашэню, С. Сокалава-Воюша і інш.

Праца грамадскага аб'яднання «Маладзік» была размеркавана па некалькіх секцыях: гісторыка-культурнай працы, удзелу ў рэстаўрацыйных работах, археалагічны, пошукаў (збор лігенд, паданняў, звестак пра камяні, крыніцы). Удзельнікі таварыства ладзілі сустэрэчы з цікавымі людзьмі (І. Гілевічам,

Марачкіным, З. Пазняком, С. Навумчык), вандравалі па Беларусі (Баруны, Гальшаны, Друя, Камаі, Крэва, Наваградак, Паставы, Опса). Члены таварыства выступілі супраць забудовы ў цэнтральнай частцы горада шматпавярховых будынкаў, якія б неілапраўна змянілі б выгляд горада. Аматары даўніны ўдзельнічалі ў археалагічных раскопках у старажытнай частцы горада. Удзельнікі таварыства праводзілі святкаванні юбілейных дат: юбілея Палацкай акадэміі, юбілея І. Хруцкага ў в. Захарнічы, на перапахаванні праха І. Луцкевіча ў Вільні, выступілі з ініцыятывой аднаўлення помніка 1812 года [17].

Цяпер у алфавітным парадку прывядзем біяграмы асоб, дзеянасць якіх па вывучэнню Палаччыны прыйшла на канец XX стагоддзя.

Аркуш Альесь, *Васіль Кроква* (сапр. Аляксандар Барысавіч Козік) (1960), пісьменнік, журналіст. Скончыў аддзяленне аўтатрактарнага электраабсталявання Жодзінскага політэхнікума (1979), планава-еканамічны факультэт БДНГ (1987). Працаўнік канструктарам на Беларускім аўтамабільным заводзе (1981), інжынерам на Наваполацкім заводзе «Выміральнік» (1987 – 1988); карэспандэнтам у шматтыражы «Знамя новостройкі» Наваполацкага будтреста № 16 (1988 – 1996), карэспандэнтам газеты «Вітебскій кур'ер М» (1996 – 2006). Стваральнік Таварыства Вольных Літаратарапаў (1993). Уваходзіў у літаратурную суполку «Тутгэйшыя». З 1987 года жыве ў Палацку.

Займаецца даследаваннямі гісторыі Жодзіна, Палацка, а таксама гісторыі беларускай літаратуры. Браў удзел у шэрлагу краязнаўчых канферэнцый, якія праводзіліся Палацкі дзяржаўны музей-запаведнік. Удзельнічаў у літаратуразнаўчых канферэнцыях, якія праводзіліся ПДУ, на якіх выступаў з дакладамі па гісторыі літаратуранага руху Палаччыны, даклады надрукаваны ў матэрыялах канферэнцый. Удзельнічаў у шэрлагу канферэнцый у Познані, дзе чытаў даклады пра гісторыю замежных (скандынаўскіх і польскіх) упłyваў на Палаччыну і пра пазацэнзурны друк Палаччыны ў 80 – 90 гадах XX стагоддзя. Аказаў дапамогу ў зборы матэрыялаў па беларускаму пазацэнзурному друку канца XX стагоддзя і па гісторыі літаратуранага таварыства «Тутгэйшыя». Надтрымліваў адносіны з ГА «Дзяяроўшчына».

Атрымаў прэмію за матэрыялы па гісторыі Палацкага аэрадрома. Асвяляе ў СМИ гісторыю Палацка. Аўтар шэрлага артыкулаў у рэспубліканскім і мясцовым перыядычнім друку: часопісы «Дзеяслоў», «Arche», «Калосьсе», «Правінцыя», газет «Наша Ніва», «Вітебскій Кур'ер М». Аўтар эсэ, у якіх асвяляюцца розныя бакі гісторыі і культуры Палаччыны. Некаторыя з іх надрукаваны ў книзе «Аскепкі вялікага малянку» [18]. Аўтар тэксту гімна горада Палацка і песень шэрлага рок-гуртоў: «Мясцовы час», «RIMA». Аўтар каля дзесяці зборнікаў паэзіі і двух зборнікаў эсэстыкі. Захоўвае вялікі архіў Таварыства Вольных Літаратарапаў. Старшыня арганізацыі камітэту літаратуранай прэміі «Гліняны Вялес».

Арлоў Уладзімір Аляксееўіч (1953), пісьменнік, краязнаўца. Член Саюза беларускіх пісьменнікаў (1986). Краязнаўчую дзейнасць распачаў у студэнцкія гады. Займаецца даследаваннем гісторыі г. Палацка і Палаччыны. Актыўны арганізатор і ўдзельнік навуковых канферэнцый, літаратурных чытанняў і сустрэч. Аўтар шэрлага артыкулаў у рэспубліканскім і мясцовым друку. Найлепшым краязнаўчым даследаваннем, прысвячаным роднаму краю, можна лічыць книгу «Таямінцы Палацкай гісторыі» (1994, 2001), у якой на высокім мастацкім узроўні апісваюцца розныя гісторыі і культуры Палаччыны [19].

Глушкоў Сяргей Мікалаеўіч (1947), краязнаўца. Займаецца комплексным даследаваннемі Палаччыны. Праводзіць росшукі і вывучэнне каменых крыжоў, святых крыніц, сакральных валуноў, капішч, мольбішч. Збірае легенды, народні, вывучае тапаніміку горада і наваколля. Робіць важную справу па апраджэнню памяці выдатных землякоў і асоб, звязаных з Палаччынай.

Сістэматычна пачаў займацца краязнаўчымі даследаваннямі з 1984 года, калі запікаўся геалагічныя помнікамі прыроды. Пачаў вывучаць помнікі геалогіі (камяні, крыніцы). Выявіў шэрраг незвычайных камянёў, месцаў быльшіх капішчаў і перадаў звесткі пра іх у Інстытут геафізікі АН БССР. У 1987 годзе, калі на Палаччыне праводзілася экспедыцыя Інстытута геафізікі АН БССР, пад кірауніцтвам Э. Ляўкова, В.Ф. Вінакурава, пачаў супрацоўнічаць з імі. Выявіў шэрраг унікальных камянёў (былы 20) і сабраў пра іх фальклорны матэрыял. Цікавіцца тапанімікай. Для тлумачэння назваў шэрлага айконімай прыводзіць арыгінальныя версіі, добра аргументаваныя і абаснаваныя (назва мікрараёна «Грамы» каля Палацка, напрыклад, паходзіць ад таго, што там змящалася капішча Пяруна, які меў некалькі іншых імёнаў, сярод якіх – Гром). У цесным кантакце з навукоўцамі выявіў у в. Забалацце месца нараджэння Ганны Балаславаўны Місуня (першага геолага-жанчыны), далааследаваў Бікульніцкае капішча, каля воз. Янова. Разам з іншымі палацкімі краязнаўцамі і праўнучкай І. Хруцкага Ядвігай Аляксандраўнай Мацяеўскай, выявілі месца, дзе ў в. Захарнічы была магіла вядомага мастака, яго брата Андрэя і добраўпарадковалі іх. У 1998 годзе на месцы пахавання быў узведзены помнік (арх. Гвоздзікаў), які пазней, на жаль быў знішчаны вандаламі.

На працягу трох гадоў, разам з іншымі палацкімі краязнаўцамі вёў даследчыцкую работу па аднаўленню імя адмірала Павалішына, сядзіба якога знаходзілася ў в. Янкавічы, на мяжы Палацкага і Рансонскага раёнаў. Дзяякоўчы старанням, было адноўлена імя вядомага земляка. У в. Янкавічы іменем адмірала названа вуліца, школа, паліўнічы домік. Усталівана шыльда на месцы пахавання Павалішына. Прывялі уувагу і займаецца даследаваннямі лёса выдатнага беларускага мастака Яфіма Спажынскага, які жыў і працаўніцтваў у Палацкім павеце на мяжы XVIII – пач. XIX стагоддзя. Даследуе жыццёвые шляхі і сувязі генерала Кульнева з Палаччынай. Аўтар шэрлага артыкулаў у мясцовым перыядычнім друку [20]. Удзельнік установочнага з'езда па арганізацыі БКТ (сінажань 1989), быў абрани ў Цэнтральную Раду ад Палацкай акругі.

Краязнаўства і этнографія

Баўтовіч Міхась Мікалаеўіч (1957), краязнаўца. Займаецца даследаваннямі Полацка і наваколля ў, царкоўным краязнаўствам. Актыўны ўдзельнік экспедыцый па Полаччыне: Полацк – Друя – Дрысвяты, Полацк – Свір – Гальшаны (1990), Полацк – Себеж – Невель (1999) і інш. Удзельнік шэрага краязнаўчых і рэгіянальных канферэнцый (1996). Аўтар кніг «Полацкая пакутнікі» (1999), «Вянок акафістаў» (2000), «Элісталияцы Святога Езафата» (2006). Браў удзел у стварэнні даведніка «Архіў уніяцкіх мітрапалітаў» (1999). Узначальвае полацкае грэка-каталіцкае выдавецтва «Сафія».

Падрыхтаваў да друку і выдаў кнігу «Полацкая даўніна» паводле рукапісу І.П. Дэйніса з аўтарскім замалёкамі розных аб'ектаў Полацка (на беларускай мове), аўтар прадмовы і нарыса пра І.П. Дэйніса [21].

Дан’ко Леў Фёдаравіч (1969), краязнаўца. Займаецца комплексным даследаваннем Полаччыны, аддаючы перавагу асобным пытанням царкоўнага краязнаўства, археалогіі Полацка, нумізматыцы, вынученню камсінных крыжоў, культавых камянёў, выдавецкай дзейнасці. Мае шырокую эрудыцыю, валодае добрым слогам. У час працы ў ЦДУ стаў аднім з арганізатораў гісторычнага клуба, пазней гісторы-культурнага таварыства «Полацкі рубеж», які існаваў пры музее гісторыі ПДУ. У час працы ў ПКМ браў удзел у навукова-практычных канферэнцыях (1987, 1992). Стаў ініцыятарам, рэдактарам і выдаўцом гісторыка-культурнага альманаха «Полацкі летапісец» (выйшла 2 нумары (1992, 1993). Змясціў у іх некалькі сваіх артыкулаў, а таксама надрукаваў у № 1 успаміны палачаніна Міхаіла Андрэесва, прысвечаных пошукам падземных хадоў у Полацку. Выдаў 3 кнігі ў «серыі «Бібліятэка «Полацкага летапісца»: Д.М. Володихін «Спорные вопросы истории Беларуси», А.П. Сапунов «Заметка о коллегии иезуитов в Полоцке», В.В. Новодворский «Взятие Полоцка войсками Стефана Батория в 1579 г.».

З другой паловы 1980-х гадоў распачалося шырокое развіціе школьнага краязнаўства на Віцебшчыне. На Полаччыне ў канцы XX стагоддзя распачалі і працягваюць на цяперашні час такія краязнаўцы-педагогі: У.П. Драбышэўскі, В.І. Карасёў, А.К. Краснова, В.Я. Сітлікава. Да ліку школьніх краязнаўцаў, якія вывучаюць Полаччыну на працягу канца ХХ стагоддзя аднісем наступных:

Драбышэўскі Уладзімір Паўлавіч (нар. 1936, г.п. Ветрына), краязнаўца. Працаўваў настаўнікам, на месцікам дырэктора, дырэкторам Зялёнкаўскай СШ Полацкага раёна (1959 – 2006). Займаецца даследаваннем партызанскаага руху і гісторыяй народнай адукцыі на Полаччыне. Вывучаць родны край стаў працуячы ў школе. Пڑуны ўпрыгожыў на дзейнасць У.П. Драбышэўскага аказаў М.А. Маніс. Стварыў у Зялёнкаўскай СШ музей баявой славы. Бярэ удзел у рэгіянальных навуковых канферэнцыях. Аўтар артыкулаў у мясцовым перыядычным друку («Полацкі веснік»).

Карасёў Віктар Раманавіч (1937), краязнаўца. Краязнаўчымі даследаваннямі стаў займацца з 1994 года. Значны ўплыў на фарміраванне як краязнаўчы аказаў А. Падліскі. Вывучае гісторыю роднага Ветрына і Полаччыны. Сярод найбольш значных дасягненняў адзначыў наступныя. Знайшоў месца пахавання беларускага і рускага этнографа, археолага, фальклорыста, краязнаўцы А.М. Семяноўскага. Намаганнямі аматара быў устаноўлены памятны знак на магіле. Адпукнуў і апублікаваў матэрыялы пра братоў Івана і Антона Весценбергаў, якія з’яўляліся цартызанскімі разведчыкамі і былі расстрэляны фашыстамі вясной 1944 года. Адзін з ініцыятараў і стваральнікаў музея Ветрына і музея Ветрынскай школы. Актыўна ўдзельнічае ў грамадскім і культурным жыцці краю. З’яўляецца членам раённага каардынантнага Савета па ахове гісторыка-культурнай спадчыны (з 2000 г.), літаратурнага аб’яднання «Наддзвінне». Бярэ удзел міжнародных, рэспубліканскіх і абласных канферэнцыях краязнаўчай накіраванасці.

Аўтар шэрага артыкулаў у мясцовым і рэспубліканскім перыядычным друку [22]. На аснове шматлікіх матэрыяляў сабраных на працягу дзесяцігоддзяў напісаў кнігі, прысвечаныя роднаму кутку і Ветрынскай школе: «Ветрына і наваколле», «Мая любоў Ветрына», «Сэрца майго часцінка».

Краснова Аліна Каістанінаўна (1941), педагог, краязнаўца. Краязнаўчую дзейнасць распачала з сяр. 1980-х гадоў. У 1988 годзе адкрыла школьны музей «Беларуская хатка», у 1998 – музей Б.І. Эпімаха-Шыпіла. Вялікі ўпрыгожыў на станаўленне як краязнаўца аказаў А.В. Куржалаў. Асноўныя тэмы даследаванняў: жыццё славутых землякоў, літаратурнае краязнаўства і этнографічнае спадчына рагіёну пражывання. Распрацоўвае тэмы «Гісторыя славутага роду Эпімах-Шыпілаў», «Народныя святы Ветрыншчыны», «Свята рушніка», «Беларуская рукапісная хрыстыматыя Б.І. Эпімах-Шыпілаў» [23]. Браала удзел у навукова-практычных і краязнаўчых чытаннях, якія ладзіліся ДАВВ, НАРБ, ДАМЛІМ, літаратурным дзяржаўным музэям Я. Куналы, ініцыятурам літаратуры імя Я. Купалы НАН Беларусі. Аўтар шэрага артыкулаў у рэспубліканскім і мясцовым другу («Настаўніцкая газета», «Полацкі веснік»). З’яўляецца ўкладальнікам кнігі «Б.І. Эпімах-Шыпіла і яго час» (2004).

Сітлікава Вольга Яўгенаўна (1971), настаўніца. Выкладае біялогію ў Ветрынскай СШ Полацкага раёна. Даследуе палацава-паркавыя комплексы, сядзібы, помнікі прыроды Полаччыны. Вывучае гісторыю праваслаўных храмаў у Полацкім раёне, тапоніміку і нумізматыку месца пражывання [24].

На канец 1980-х гадоў прыходзіцца пачатак краязнаўчай працы шэрага навукоўцаў-палачан: І.М. Шарухі, У.А. Лобача, Д. Дука.

Дук Дзяніс Уладзіміравіч (1977), гісторык, археолаг. Краязнаўчую дзейнасць распачаў з 1996 года пад упрыгожэннем дзейнасці Г.В. Штыхава, С.В. Тарасава, А.А. Егарэйчанкі. Даследуе археологію сярэднявечча Полаччыны, археологію Полацка сярэднявечча і ранняга Новага часу. Штогод праводзіць археалагічныя раскопкі на тэрыторыі Полацка і Полацкага раёна.

Лобач Уладзімір Аляксандравіч (1972), гісторык, этнограф. Займасцца вывучэннем традыцыйнай духоўнай культуры (фальклору, календарных і сямейных рытуалаў, магічнай практыцы, народнай медыцыны, даследуе этнастэрэатыпы і светапоглядную сістэму і сакральную геаграфію Беларускага Падзвіння. На працягу шэрага гадоў удзельнічае ў комплексных этнографічных экспедыцыях па раёнах Віцебскай вобласці і сумежных раёнах Расійскай Федэрацыі (з 1992 г.).

Шайкоў Васіль Іванавіч (1954), гісторык. Даследуе гісторыю Полацка 2-й пал. XVIII – пач. XX стагоддзяў адзін з аўтараў зборніка навуковых прац «Полацк: карані нашага радаводу» (1996).

Шаруха Ігара Мікалаевіча (1968), педагог, географ. Асноўнымі кірункамі краязнаўчых даследаванняў з'яўляюцца: гісторыя геаграфічнага вывучэння Беларусі, таланіміка, культурная геаграфія Беларусі, складанне геаграфічна-статыстычных слоўнікаў. Бярэ актыўны ўдзел у міжнародных і рэгіональных канферэнцыях (болын за 50). Аўтар больш за 500 артыкулаў. Асаблівую ўвагу выклікае «Геаграфічна-статыстычны слоўнік Полацкага раёна» (1990), які мае больш за 3 тыс. апісаных геаграфічных аб'ектаў па раёну» [25].

На жаль, па розных прычынах, не атрымалася знайсці інфармацыю пра І.І. Каліноўскага, І.З. Залілава, а таксама музейных работнікаў Т.А. Джумантаевай, В.Д. Краско пачатак краязнаўчай дзеянасці якіх прыпадае на канец ХХ стагоддзя.

На працягу другой паловы ХХ стагоддзя краязнаўцы Полаччыны зрабілі значны ўклад у вывучэнне краю, ахову помнікаў даўніны, пошукавы рух, папулярызацыю і пропаганду гісторыка-культурнай спадчыны. Важней асаблівасцю гэтага перыяду з'яўлялася вывучэнне гісторыі ў асноўным савецкага перыяду, разгляд падзеяў праз прызму маркісцка-лінійскай ідэалогіі. З канца 1980-х гадоў ідэалагічныя абмераванасці знікаюць, назіраецца павелічэнне тэматыцы даследаванняў, адраджэнне нацыянальнай спадчыны Беларусі, плюразізм думак, рост грамадскіх арганізацый краязнаўцай накіраванасці. Набыткі краязнаўцаў другім паловы ХХ стагоддзя з'яўляюцца важнымі падмуркамі для сучаснага развіція краязнаўства.

ЛІТАРАТУРА

1. Алексеев, Л.В. Археология и краеведение Беларуси XVI веке - 30-е годы XX века / Л.В. Алексеев. -- Минск: Беларус. навука, 1996. -- 206 с.; Каханоўскі, Г.А. Археология і гісторыянас краязнаўства Беларусі ў XVI – XIX стст. / Г.А. Каханоўскі. -- Мінск: Навука і тэхніка, 1984. -- 120 с.; Піавар, М.В. Даследчыкі Полацка-Віцебскай даўніны XVI ст. -- 1944 г.; даведнік / М.В. Піавар. -- Віцебск: Віцебск. абл. друкарня, 2006. -- 176 с.
2. Дэйніс Пятро Язэпаўіч -- выдатны полацкі краязнаўца // Нац. Полацк. гіст.-культ. музей-запаведнік: матэрыялы навук.-практ. канф. (па выніках навук.-даследч. работы ў 2005 г., люты 2006 г.). -- Полацк, 2006; Баўтовіч, М. Полацкі храніст / М. Баўтовіч // Дэйніс І.П. Полацкая даўніна. -- Мінск: Медисонт, 2007. -- С. 3 – 4.
3. Дэйніс, І.П. Полацкая даўніна / уклад. М. Баўтовіч. -- Мінск: Медисонт, 2007. -- 330 с.
4. Ніжні замак у Полацку // Помнікі гісторыі культуры Беларусі. -- № 2; Нижний замок в Полоцке // Полоцк. истор.-культ. заповедн. Личный фонд И.П. Дейниса. Кн. 21422/8 // Полоцкая старина. Ч. 4. -- С. 78 – 85; Такім быў 1918 г. // Сцяг камунізма (СК). -- 1968. -- 1.01; Легенды аб святых машчах // СК. -- 1973. -- 15.06; Прага да ведаў // СК. -- 1977. -- 01.05; Курсы чырвоных камандзіраў // СК. -- 1978. -- 04.02; Пра мінулае роднага краю // СК. -- 1978. -- 28.07; Раніца новага жыцця // СК. -- 1978. -- 28.12.; У першы раз пасля вайны // СК. -- 1980. 01.01; Москва, Крэмль, правадыру пралетарыяту // Звязда. -- 1980. -- 20.04.
5. Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка горада Полацка. -- Мінск: БелЭн, 2002. -- С. 726.
6. Полацк у гады 1-й сусветнай вайны // СК. -- 1974. -- № 34, 39, 41, 43, 49; Вялікі Каstryчнік і ўстанаўленне Савецкай улады на Полацчыне // СК. -- 1974. -- № 53; 58; 64; 65; 78; 81; 85 -- 87; 92; Працоўныя Полацчыны змагаюцца ў барацьбе з казейраўскімі захопнікамі // СК. -- 1974. -- № 93; 98; 108; 114; 117; У першых радах абаронцаў заваёў Каstryчніка // СК. -- 1977. -- № 129; Барацьба палачан з белапольскімі акупантамі // СК. -- 1977. -- № 139; На шляху сацыялістычнага будаўніцтва. Аднаўленне народнай гаспадаркі // СК. -- 1977. -- № 27.08; 14.09.; Полацк у гады першых пяцігодак // СК. -- 1977. -- 23.09; 30.09; 14.10; Вернасць сцягу // СК. -- 1980. -- 08.07; Народжаны ў агні рэвалюцыі (60 год ЛКСМБ) // СК. -- 1980. -- 15.08; Паражэнне ворага: Аб герайчнай абароне Полацка ў вайне 1812 г. // ПГКБ. -- 1982. -- № 4; Москва, Крэмль, Леніну // ВР. -- 1980. -- 20.04. -- С. 2; Старшыня ваенрэйкома // ВР. -- 1982. -- 7.11. -- С. 2; Юнацтва, апалеснае агнём [У. Шкірэнка] // СК. -- 1985. -- № 15. -- С. 3; Слаўны сын Полацчыны [Чувахоў В.] // СК. -- 1985. -- № 52. -- С. 3; Настаўнікі [вестэрнаны] // СК. -- 1985. -- № 134. -- С. 2; Застаўца ў страті [У.А. Германовіч] // СК. -- 1985. -- № 161. -- С. 2; Шляхамі цяжкіх перамог [да 75-годдзя Г. Геродніка] // СК. -- 1986. -- № 19. -- С. 4; Апаліла полымя вайны [В.Я. Баханькоў] // СК. -- 1986. -- № 28. -- С. 3; І з Одэра вады адведаў [І.А. Сухарукаў] // СК. -- 1986. -- № 138. -- С. 2; Рэвалюцыя крочыць па Полацкай зямлі [лета 1918 г.] // СК. -- 1987. -- № 108, 153, 156; Народжаная ў полымі рэвалюцыі. Пачатковыя старонкі летапісу Полацкай камсамольскай арганізацыі // СК. -- 1988. -- № 131. -- С. 2; Каstryчнік у лясах працоўных Полацка // СК. -- 1988. -- № 204, 205; За ўладу Саветаў [100 год Анучыну С.А.] // СК. -- 1989. -- № 165. -- С. 3; Полацчына, 1905 год // СК. -- 1990. -- № 16. -- С. 2, 3; Палачане – Леніну // СК. -- 1990. -- № 63. -- С. 1, 2; У тыя вогненнія дні (на старонках памяці і газеты «Балшавіцкі шлях») // СК. -- 1990. -- № 101 – 104; Ворагу не скарыліся [жыхары ўсходніх часткі раёна ў 1941 – 1944 гг.] // Полацкі веснік (ПВ). -- 1993. -- № 96, 99, 103. -- 1994. -- № 12; Яны былі першымі [3-я Беларуская партызанская брыгада] // ПВ. -- 1994. --

Краязнаўства і этнографія

- № 52. – С. 2; Свято з усходу [вызваление раёна] // ПВ. – 1994. – № 53. – С. 2; Полацкая Хатынь [в. Сосна] // ПВ. – 1995. – № 30. – С. 2; Памяць аб ім незабыўная [Сухавей С.В.] // ПВ. – 1995. – № 78. – С. 3; Жудасная расправа гітлераўцаў над патрыётамі Полацка [20.09. 1942 г.] // ПВ. – 1995. – № 84. – С. 2.
7. (разам з М. Манісам) Айчынная вайна 1812 г. на Полаччыне Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Полацкага раёна. – Мінск: БелЭн, 1999. – С. 55 – 56; Гений русскага военнага искуства Кульнев Яков Петрович. – СПб., 2005. – 71 с.
8. Маніс, М. След на зямлі / М. Маніс // СК. – 1985. – 13.12. – С. 2; Клюкаў, С.А. Некралог / С.А. Клюкаў // ПВ. – 1993. – № 2. – С. 4; Памяць: Гіст.-дакум. хроніка горада Полацка. – Мінск: БелЭн, 2002. – С. 725.
9. Ліхачоў, У. Ветэран, патрыёт, камуніст / У. Ліхачоў // СК. – 1987. – № 21. – С. 2; Вільчынскі, І.С. Некралог / І.С. Вільчынскі // ПВ. – 1999. – № 2. – С. 4.
10. Дзеля жыцця на зямлі // СК. – 1978. – № 73. – С. 2; Радаснае свята вызвалення // СК. – 1978. – № 103. – С. 2; Незабыўная сустрэча // СК. – 1979. – № 102. – С. 2; Дзеля жыцця на зямлі [Сушкоў] // СК. – 1979. – № 142. – С. 3; На ўсё жыццё // СК. – 1980. – № 7. – С. 2; (разам з У. Ліхачовым). Аперацыя «Баграціён» і вызваленне Полаччыны // СК. – 1980. – № 67, 69, 73, 85; (разам з У. Ліхачовым). Над Полацкам сцяг вызвалення // СК. – 1980. – № 104. – С. 2; Імя І.А. Краснова // СК. – 1985. – № 72. – С. 3; Імя П.У. Сушкова // СК. – 1985. – № 90. – С. 3; Аб загінуўшых памяць // СК. – 1985. – № 102. – С. 3; Імя генерала Бабахіна // СК. – 1985. – № 105. – С. 2; Імя Магалашвілі // СК. – 1986. – № 31. – С. 3; Набліжалі перамогу [Катушаў Г.Р.] // СК. – 1986. – № 104. – С. 2; Трыўожаць раны генерала [А.Я. Хвастоў] // СК. – 1986. – № 174. – С. 3; Освобождал Полотчину [М.М. Бронікаў] // Хімік. – 1987. – № 12. – С. 2; Камкоры // СК. – 1987. – № 105. – С. 2; Пахаваны на плошчы [І.Ф. Марахоўскі] // СК. – 1988. – № 104. – С. 3; Узнагароджаны за вызваленне Полацка [М.С. Самасенка] // СК. – 1988. – № 116. – С. 3.
11. Ліхачоў, У. Некралог / У. Ліхачоў // ПВ. – 1994. – № 86. – С. 4; Кірылаў, Г.І. Ліхачоў, У.І. // Памяць: Гіст.-дакум. хроніка горада Полацка. – Мінск: БелЭн, 2002. – С. 811.
12. (разам з І. Вільчынскім). Аперацыя «Баграціён» і вызваленне Полаччыны // СК. – 1980. – № 67, 69, 73, 85; Наперадзе атакуючых [Чэркас] // СК. – 1980. – № 72. – С. 2; (разам з І. Вільчынскім). Над Полацкам сцяг вызвалення // СК. – 1980. – № 104. – С. 2; Рэвалюцыя 1905 г. на Полаччыне // СК. – 1985. – № 3. – С. 2; Яркае свято ў жыцці [А.Д. Пятрова] // СК. – 1985. – № 38. – С. 2; Чапаеў у баях за Полацк // СК. – 1985. – № 39. – С. 2; За вёску Троіцкае // СК. – 1985. – № 60. – С. 2; Помніц герояў зямлі Полацкая // СК. – 1985. – № 66. – С. 2; Ад Москвы да Берліна [П.С. Чэркас] // СК. – 1985. – № 71. – С. 2; У 41-м пад Полацкам // СК. – 1985. – № 91, 92; Імя Зыгіна // СК. – 1985. – № 106. – С. 2; Палацанін Якаў Купрыянаў // СК. – 1985. – № 174. – С. 2, 3; (разам з Ф. Пятуховым) Дзеля праўды [1944] // СК. – 1985. – № 191. – С. 3; Самая памятная // СК. – 1986. – № 1. – С. 4; Салдаты сорак першага // СК. – 1986. – № 102. – С. 2, 3; «І цень густы Дзвінъ» [М. Стэльмах] // СК. – 1986. – № 104. – С. 3; Свята вуліцы // СК. – 1986. – № 106. – С. 2; Хлопцы з Полаччыны [танкісты] // СК. – 1986. – № 145. – С. 2, 4; Байцы вогненнага фронту // СК. – 1986. – № 146. – С. 3; Прамой наводкай [С.С. Жукаў] // СК. – 1986. – № 198. – С. 2; Ветран, патрыёт, камуніст [І.С. Вільчынскі] // СК. – 1987. – № 21. – С. 2; Ён штурмаваў Зімні [В.С. Барэйка] // СК. – 1987. – № 44. – С. 2; За ўладу Саветаў [Н.Ш. Сіма-ноўскі] // СК. – 1987. – № 59. – С. 2; Герой у рабочым строі [В.А. Пашкевіч] // СК. – 1987. – № 73. – С. 3; Грамілі ворага чапаеўцы // СК. – 1987. – № 105. – С. 2; Праз тры вайны [сям'я Свірко] // СК. – 1987. – № 115. – С. 3; Ганаровы чыгуначнік [А.В. Глебаў] // СК. – 1987. – № 121. – С. 2; Светлая памяць аб генерале Бацаанаве // СК. – 1987. – № 122. – С. 3; Звагаўся за Полацк герой з Арла [В.А. Дзямідаў] // СК. – 1987. – № 136. – С. 3; Любіце і шануйце свой горад [Казлоў І.П.] // СК. – 1987. – № 166. – С. 2; Гэтых дзён не змоўкіне слава [В.П. Паргноў] // СК. – 1987. – № 167. – С. 2; З вінтоўкай і партблетам [І. Дабровольскі] // СК. – 1987. – № 172. – С. 2; У гарачым небе Афганістана [В.В. Ішчарбакоў] // СК. – 1988. – № 17. – С. 3; Кавалер ордэна Чырвонага сцяга [Д.П. Сяржантаў] // СК. – 1988. – № 72. – С. 2; Воін, педагог, патрыёт [П.К. Нашей] // СК. – 1988. – № 114. – С. 2; Камбрый Зыгін // СК. – 1988. – № 119 – 122; Подзвіг Ліліі Касценка // СК. – 1988. – № 170, 171; Увекавечыц памяць героя [Корнёў Л.С.] // СК. – 1989. – № 24. – С. 3; Герой Савецкага Саюзу Грыгор'еў Аляксандр Іванавіч // СК. – 1989. – № 93. – С. 2; Памяць сэрца [А.Р. Марозаў] // СК. – 1989. – № 102. – С. 2; «Полацк зноў савецкі» [П.Н. Бардоў] // СК. – 1989. – № 103. – С. 2; Выратаваў сцяг [А.М. Герасімаў] // СК. – 1989. – № 176. – С. 3, 4; Хто ведае Пісарэнку? // СК. – 1989. – № 200. – С. 2; У нас была вялікая вера ў перамогу [А.З. Сутармін] // ПВ. – 1990. – № 19. – С. 2; Абарона Полацка [І.В. Івах] // ПВ. – 1990. – № 31. – С. 3; Герой Савецкага Саюза палацанін А.Я. Пісарэнка // ПВ. – 1990. – № 34. – С. 4; Уліца імя Валогіна // ПВ. – 1990. – № 51. – С. 2; Імя Айтыкава // ПВ. – 1990. – № 87. – С. 2; Наш зямляк – герой двух войнаў [Д.Д. Валенцік] // ПВ. – 1990. – № 95 – 97; Імя Халеева // ПВ. – 1990. – № 104. – С. 3; Душэўнасць [Я.Я. Славін] // ПВ. – 1990. – № 109. – С. 2; Герой вайны – полацкі чыгуначнік // ПВ. – 1990. – № 122. – С. 3; Залічыце мяне ў партызаны // ПВ. – 1990. – № 131. – С. 2; Штурмуючы ДОТы [М.В. Рапейка] // ПВ. – 1990. – № 134. – С. 2; Загінуў пад Полацкам [А.Ц. Федаровіч] // ПВ. – 1990. – № 166. – С. 3; Быццам легенда [70-годдзе З.М. Тусналобавай-Марчанкай] // ПВ. – 1990. – № 184. – С. 2; Палкаводзец і яго сын [У.В. Блюхер] // ПВ. – 1990. – № 190. – С. 3; Памяць салдацкай [С.А. Сергіеўскі] // ПВ. – 1991. – № 8. – С. 3; Памятную ракавую нядзелю [Ф.Д. Яўчэнка] // ПВ. – 1991. – № 70. – С. 2; Загінуў пад Полацкам у 1941-м [А.М. Васін] // ПВ. – 1991. – № 78. – С. 2; На прамой наўодцы [А.Л. Фурман] // ПВ. – 1991. – № 79. – С. 2; Камендант Полацкага ўмацаванага раёна [А.Л. Дэві]

- // ПВ. – 1991. – № 114. – С. 2; Дзе пахаваны радавы Фёдар Палянок? // ПВ. – 1991. – № 120. – С. 2; Артылерыст Зуеў // ПВ. – 1991. – № 130. – С. 2, 3; Хто падтрымае? [аб выданні кнігі «Героі-палачане»] // ПВ. – 1992. – № 2. – С. 2; Ручнікі [М.М. Пятрэнка] // ПВ. – 1992. – № 92. – С. 2, 3; Доблесць палачаніна [І. Аляксееў] // ПВ. – 1993. – № 5. – С. 2, 3; З кагорты першых [С.Ф. Васільеў] // ПВ. – 1993. – № 37. – С. 3; Мужнасць абаронцаў Палацка // ПВ. – 2001. – № 78, 80, 86; Абарона Палацка // ПВ. – 2004. – № 7 – 8, 15, 30, 33, 43.
13. Героі-полочане. Полоцк: Полоцкая тип. им. Ф. Скарины. – 111 с.; За свабоду Іспаніі [І.Е. Купрыянаў] // Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Палацкага раёна. – Мінск: БелЭн, 1999. – С. 130; У першыя дні вайны // Тамсама. – С. 133 – 134; Абарона // Тамсама. – С. 134 – 138.
14. Фамін, М.І. Некралог / М.І. Фамін // ПВ. – 1993. – № 46. – С. 4.
15. Чарноок, С. Учитель – профессия не из легких? / С. Чарноок // Іформ Прэс. – 2001. – № 41. – С. 3.
16. Арлоў, У. Таямніцы Палацкай гісторыі / У. Арлоў. – 2-е выд. – Мінск: Польмія, 2002. – С. 415.
17. Гісторыка-краязнаўчы клуб пачынаса дзейнічае // СК. – 1988. – 3.12. – С. 3; Малашэнія, Л. Клуб «Вытокі». Закаханых у Бацькаўшчыну цяжкасці не засмучаюць / Л. Малашэнія // СК. – 1990. – 1.08. – С. 3
18. Аркуш, А. Аскепкі вялікага малюнку / А. Аркуш. – Мінск: выд. І.П. Логвінаў, 2007. – 136 с.
19. Таямніцы Палацкай гісторыі. – 2-е выд. – Мінск: Польмія, 2002. – 464 с.
20. Упамянем славутага земляка [І.Ф. Хруцкі] // СК. – 1987. – № 2. – С. 3; Достойн памяці потомков [І. Хруцкі] // Хімік. – 1987. – № 9. – С. 2 Ці ўмесм паважаць продкаў // СК. – 1987. – № 85. – С. 2; Мадэрн калія старых муроў // СК. – 1987. – № 120. – С. 3; Валун у гонар Чэрскага // СК. – 1988. – № 144. – С. 4; Да Вас, сучаснікі мас // СК. – 1989. – 4.08.; Краязнаўчы з'езд // СК. – 1990. – 9.01.; Хто мы такія? // ПВ. – 1999. – № 95. – С. 3; Масты: паміж мінулым і будучым // ПВ. – 2002. – 29.12.; Пра тое, што побач // ПВ. – 2003. – 3.10.; Прости нас, Волово озеро! // ПВ. – 2003. – 31.10.; Тоё, што побач [могілкі першай сусветнай вайны] // ПВ. – 2004. – № 15. – С. 5; З надзейя на ўваскрасленне [сязіба і магіла адмір. Павалішына] // ПВ. – 2004. – № 106 – 107. – С. 6; (разам з К.М. Анцілавым) Илларион Афанасьевич Повалишин // ГлРс. – 2004. – 20.04; Чистая житие... // ПВ. – 2005. – сакавік; (разам з Анцілавым К.М.) Сем'я Повалишиных // ГлРс. – 2006. – 27.09; (разам з К.М. Анцілавым) Новое о Повалишиных // ГлРс. – 2006. – 4.08; (разам з К.М. Анцілавым) Новое о Повалишиных // ГлРс. – 2006. – 8.08; Преподобный Варсонофий Оптийский // Вестник культуры. – 2007. – № 6.
21. Архіў уніяцкіх мітрапалітаў: Дакументы да гісторыі царквы ў Беларусі XV – XIX стст. у фондзе «Канцылярыя мітрапаліта грэка-уніяцкіх іэрквай у Расіі»: Даведнік / БелНДІДАС. Палац, грэка-катал. грамада; склад.: С.І. Паўловіч, Т.М. Мальцаўа; навук. рэд.: М.Ф. Шумейка, М.М. Баўтовіч. – Мінск: БелНДІДАС; Палац: Грэка-катал. рэлігійн. грамада, 1999. – 385 с.; Эпістальянцыя архібіскупа палацкага Язафата Кунцэвіча // Гісторыя і археалогія Палацка і Палацкай зямлі: матэрыялы IV Міжнар. навук. канф. – Палац, 2003. – С. 7 – 14; Эпістальянцыя Святога Язафата: Зб. дакум. / уклад. М. Баўтовіч. – Палац: Грэка-каталіцкая парафія Святапакутніка Язафата, 2006. – 144 с.; Горад сэрга – Архэ. – 2006. – № 6; Палацкі храніст // Дэйніс І.П. Палацкая даўніна. – Мінск: Медисонт, 2007. – С. 3 – 4; Балтызмы ў беларускіх гаворках як адзнака этнічных працэсаў // Радзіма майго духу / Radzima.org. [Электронны рэсурс]. – 2002. – Рэжым доступу: <http://radzima.org/pub/artykul.php?sn=12>. – Дата доступу: 27.11.2008.
22. У гонар героя [І.Е. Аляксееў] // СК. – 1985. – № 63. – С. 2; Яшчэ раз пра Ганну Місуну // ПВ. – 1998. – 16.12. – С. 2; Найвялікшэ шчасце – служыць людзям [Ракомса М.П.] // ПВ. – 1999. – № 6. – С. 2; Так пачыналася вайна. Старонкі гісторыі Ветрына // ПВ. – 1999. – № 59. – С. 3; Ветрына – чэрвень 1944-га // ПВ. – 1999. – № 63. – С. 3; Лёгчык з Дубраўкі [Ф. Барэйка] // ПВ. – 1999. – № 71. – С. 3; Маршал Чуйкоў В. і Палаччына // ПВ. – 1999. – № 81. – С. 2; Восень 1939-га; час уз’яднання // ПВ. – 1999. – № 82. – С. 2; Тут кропка адліку яго высокага ўзлёту [касманаўт У. Залескі з в. Бабынавічы] // ПВ. – 2000; Юны абаронца Брасцкай крэпасці жыў і вучыўся ў Ветрына // ПВ. – 2000. – № 16, 18; Сяброўкі-медсёстры // ПВ. – 2000. – № 20. – С. 2; І такія былі маладыя хлопцы // ПВ. – 2000. – № 37. – С. 4; Крылы дала Палаччына [У.Ф. Лабок] // ПВ. – 2000. – № 68. – С. 3; Чараўнік роднага слова [М.Р. Суднік] // ПВ. – 2000. – № 93. – С. 2; Хрысціянская храмы Ветрынічыны // ПВ. – 2001. – № 57, 58; Багатая на ўраджай восень яе жыцця [А.В. Яцкевіч] // ПВ. – 2001. – № 67. – С. 2; З кагорты юных абаронцаў Айчыны // ПВ. – 2002. – № 16, 17; Этнограф, гісторык, патрыёт [А.М. Семяноўскі] // ПВ. – 2002. – № 66. – С. 3; Даніна памяці. Генацыд яўрэяў у Ветрына // ПВ. – 2002. – № 89. – С. 3; Засталіся маладымі [В. Біганава, Г. Вайтовіч] // ПВ. – 2003. – № 22. – С. 7; Рулівец роднага слова [М.Р. Суднік – дырэктар Ін-та мовазн. АН БССР] // ПВ. – 2003. – № 95. – С. 10; (разам з Яцкевіч У.) Добры чалавек [М.М. Сівіцкі] // ПВ. – 2003. – № 100. – С. 3; Дзяцінства, раstraлянае вайной // ПВ. – 2004. – № 77. – С. 8; Настаўнік, камбрый, дзяржаўны дзеяч [Цябуц] // ПВ. – 2004. – № 74 – 75. – С. 7; Подзвіг маці [Д.Р. Мялешка] // ПВ. – 2005. – № 99 – 100. – С. 2; У гонар землякоў-пісьменнікаў [В. Гарбук, М. і С. Сямашкі] // ПВ. – 2006. – № 54, 56, 64; Яе мялікасць – маці // ПВ. – 2006. – № 33. – С. 5; Герой, які служыў Айчыне не памірае [ген. Кульнеў] // ПВ. – 2007. – 24.07. – С. 4.
23. Пашукава-даследчая работа музея Браніслава Эпімаха-Шыпілы // 90 гадоў Віцебскай вучонай архіўнай камісіі: матэрыялы навук. канф., Віцебск, 24 лістап. 1999 г. – Мінск: БелНДІДАС, 2000. – С. 75 – 80.
24. Шпакоўская, Г. Кожны край – скарбонка гісторыі / Г. Шпакоўская // Народ. Слова. – 2007. – 13.11. – С. 5.
25. Арлоў, У. Таямніцы Палацкай гісторыі / У. Арлоў. – 2-е выд. – Мінск: Польмія, 2002. – С. 159.